НАМЕЧАНА ЗРАБІЦЬ

У пастанове ЦК КПСС «Аб паляпшэнні эканамічнай адукацы працоуных» указана, што на сучасным этапе камуністычнага будауніцтва з яго высокімі тэмпамі навукова-тэхнічнага прагрэсу, якаснымі зменамі у эканоміцы вытворчасці і характары працы няухільна узрастаюць патрабаванні да эканамічнай падрыхтоукі кадрау, шырокіх мас працоуных.

3 мэтай выканання пастановы ЦК КПСС рэктарат і партком БДУ лічаць неабходным здзейсніць шэраг мерапрыемствау. Намечана папепшыць якасць падрыхтоукі спецыяпістаў па палітычнай эканоміі на гіста-

рычным факультэце; умацаваць і пашырыць вучэбна-матэрыяльную базу гістфака: абсталяваць кабінеты тэхнічнымі сродкамі і нагляднымі дапаможнікамі па эканоміцы і навуковай арганізацыі працы; перагледзець вучэбныя праграмы спецкурсау і спецсемінарау, вытворчай практыкі, тэматыку кантрольных і курсавых работ. Будзе перагледжана тэматыка на-вуковых даследаванняу на бягучую пяцігодку і 1972 год.

Прадугледжваецца падрыхтоука і выданне падручнікау, вучэбных і метадычных дапаможнікау, брашур і тэкстау лекцый па пытаннях эканомікі.



ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ОРДЭНА ПРАЦОЎНАГА ЧЫРВОНАГА СЦЯГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ У. І. ЛЕНІНА

№ 2 (836)

Чацвер, 27 студзеня 1972 г.

Цана 2 кап.

● Год выдання XXV



ПАСТАНОВА

агульнага сходу партыйнай арганізацыі Беларускага ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга дзяржаунага універсітэта імя У. І. Леніна

Заслухаўшы і абмерка- каваным, здольным рухаць ваўшы даклад члена ЦК наперад эканоміку, культу-КПСС, Старшыні Савета ру, навуку і тэхніку. Миністрау БССР тав. Кісямінстрау БССР тав. Кіся-лёва Ціхана Якаулевіча ляе: «Вынікі лістападаускага І. Парткому, рэктарату, пленума ЦК КПСС, трэцяй партбюро і усім камуністам сесіі Вярхоўнага Савета СССР і задачы камуністаў», нае выкананне сацыялістыч-партыйны сход цалкам і ных абавязацельстваў па

Працоунага Чырвонага Сця- КП Беларусі і сесіі Вярхоуга дзяржаўнага універсітэ- нага Савета БССР. та імя У. І. Леніна успры-нялі рашэнні XXIV з'езда партбюро і ўсім камуністам КПСС, дакументы лістапа- БДУ сканцэнтраваць гадаўскага Пленума Цэнт- лоўную ўвагу на рашэнні ральнага Камітэта і трэцяй цэнтральнай задачы, якая сесіі Вярхоўнага Савета стаіць перад БДУ, -забеспя-СССР як сваю кроуную чэнне усебаковай і якаснай справу і няўхільна іх ажыц- падрыхтоўкі ідэйна загар-

веднасці з Дырэктывамі ных справе Камуністычнай XXIV з'езда КПСС, адобранартыі. ныя лістападаўскім Плену- 3. Абавязаць рэктарат, джаныя сесіяй Вярхоўнага чыць безумоўнае выкананне народнай гаспадаркі СССР работы, састаўленага з уліна 1971—1975 гады, а так- кам высокіх патрабаванняў сама план і бюджэт на 1972 XXIV з'езда КПСС, новага год дэманструюць веліч якаснага стану народнай спрау і думак Камуністыч- гаспадаркі БССР, навукода, выказваюць неадоль- Дабівацца выканання кож-

ідэй марксізму-ленінізму. Камуністы і ўсе супра- чэння ў тэрмін аспірантуры цоўнікі універсітэта горача 4. Парткому, партбюро адабраюць глыбока абгрун- палепшыць арганізацыйную таваную праграму актыунай работу адпаведна з патра абароны міру і умацавання баваннямі XXIV з'езда міжнароднай бяспекі, якую КПСС і лістападаўскага ўсё прагрэсіўнае чалавецтва Пленума ЦК КПСС; выно-

што у выкананні галоўнай XXIV з'езда КПСС; палепзадачы пяцігодкі-забеспя- шыць кіраўніцтва камітэтам чэнні значнага пад'ёму ма- камсамола, мясцкомам, тэрыяльнага і культурнага прафкомам і іншымі граузроўню жыцця народа на мадскімі арганізацыямі. аснове высокіх тэмпаў раз- 5. Усім камуністам, выквіцця сацыялістычнай выт- ладчыкам БДУ глыбока ворчасці, павышэнні яго вывучаць і шырока прапа-эфектыўнасці, навукова-тэх- гандаваць рашэнні XXIV нічнага прагрэсу і паскарэн- з'езда КПСС, пастановы лінічнага прагрэсу і паскарэн- з'єзда КПСС, пастановы лінас з Іенскім (ГДР), Люб- фізфака Г. С. Быліна — у ні росту вытворчасці пра- стападаўскага Пленума ЦК КПБ (НРБ) універсітэтамі. З гэ- цоўнік хімфака І. Ф. Канаўнесці вучоныя і ўсе сту- сярод студэнтаў і працоўдэнты Беларускага дзяр- ных рэспублікі. Накіраваць жаўнага універсітэта. Но- лепшых выкладчыкаў БДУ

Партыйны сход пастанау-

поунасцю адабрае рашэнні ажыццяўленню рашэнняў лістападаўскага Пленума XXIV з'езда КПСС, аргані-ЦК КПСС, пленума ЦК заваць шырокае сацыяліс-КПБ і сесіі Вярхоунага Са- тычнае спаборніцтва за давета СССР і прымае іх да тэрміновае выкананне паняўхільнага выканання. станоў лістападаўскага Партыйны сход адзначае, (1971 года) Пленума ЦК-што камуністы і ўвесь ка- КПСС і сесіі Вярхоўнага лектыу Беларускага ордэна Савета СССР, пленума ЦК

таваных, высокакваліфіка-Распрацаваныя ў адпа- ваных спецыялістаў, адда-

мам ЦК партыі і зацвер- дэканаты, кафедры забяспе-Савета СССР план развіцця плана навукова-даследчай наи партыі, савецкага наро- ва-тэхнічнай рэвалюцыі. ную, жыватворную сілу ным аспірантам сваіх індывідуальных планаў, закан-

называе савецкай прагра- сіць на разгляд камітэта і бюро важнейшыя пытанні Партыйны сход лічыць, ажыццяўлення пастановы

СПРАВА ГОНАРУ KAMYHICTAŸ

Адбыўся агульнаўніверсітэцкі партыйны сход, на якім з дакладам «Вынікі лістападаўскага Пленума ЦК КПСС, трэцяй сесіі Вярхоунага Савета СССР і задачы камуністаў» выступіў член ЦК КПСС Старшыня Савета Міністрау БССР Ціхан Якаўлевіч Кісялёў.

У абмеркаванні даклада прынялі удзел дэкан хімічнага факультэта Ф. М. Капуцкі, загадчык кафедры палітэканоміі С. М. Малінін, сакратар партбюро фізічнага факультэта А. І. Камяк, дэкан факультэта журналістыкі Р. В. Булацкі, сакратар камітэта камсамола БДУ А. Г. Слука, НА ЗДЫМКУ: выступае Ц. Я. Кісялёу. Фота Д. ПРЭСА.



ГІСТОРЫКІ

Ход сесіі на кожным факультэце адзначаюць парознаму. Адны выпускаюць «Маланні», другія вя-дуць табліцы паспяховасці, а вось гісторыкі зрабілі спецвыпуск факультэцкай газеты, які назвалі «Адзін дзень сесіі». Адкрывае нумар муза Кліо, заступніца гісторыкаў.

Фотаздымкі, зробленыя ў кабінетах, чытальных залах, на экзамене і у калідорах, расказваюць пра жыццё факультэта у час сесіі. Значнае месца адведзена першакурснікам, для яніх гэта сесія — першы студэнцкі бар'ер. НАШ КАР.

ВЫНІКІ І ПЛАНЫ

ПАШЫРАЦЬ ГАРЫЗОНТЫ НАВУКІ

вынікі навукова-даследчай апублікавана 214 артыкулау, работы у 1971 годзе і шляхі дзве манаграфіі, тры вучэб-А. А. Лабуды было адзначалабараторый быу створан інстытут прыкладных фізіч-

На мінулым тыдні ў цэнт- культэта працуе прыкладна ры увагі партыйнага сходу над 33 такімі тэмамі. У выні- ных навуковых артыкулау. А дывідуальны план работы, фізічнага факультэта былі ку навуковых пошукау было студэнцкай навукова-даслед- праводзіць іх атэстацыю. яе развіцця ў будучым. У ныя дапаможнікі, абаронена выканана на суму 93 тысячы вай тэматыкі ў сувязі з дакладзе намесніка дэкана доктарская і 14 кандыдацкіх рублёу. дысертацый. Толькі гаспана, што юбілейны год для дарча-дагаворных работ бывыкладчыкаў, супрацоўнікаў ло выканана на кафедрах і ў якія патрабуюць неадклад- блем. Указвалася, у пры-і студэнтаў фізфака быў лабараторыях на 1 200 000 нага рашэння. Многія ка- ватнасці, і на слабую ра-асабліва плённым. На базе рублёў. Гэта вялікі уклад ву- федры, напрыклад, усё яшчэ боту факультэцкага навукочоных факультэта.

былі сааўтарамі апублікава- бараторыях зацвердзіць інчай лабараторыяй гаспадар- Многае неабходна яшчэ зра ча-дагаворных работ было біць па перабудове навуко-

оных факультэта. слаба прымяняюць навей- вага семінара, на недастат-Значных поспехаў дабілі- шыя дасягненні тэхнікі. З 15 кова актыўную падрыхтоўку ных праблем. Намечана ся ў мінулым годзе і студэн- кафедр факультэта толькі 3 вучэбных дапаможнікаў тэндэнцыя пашырэння і пе- ты. На юбілейнай навуковай выкарыстоуваюць машынна- распрацовак для студэнтаў раходу кафедральных наву- канферэнцыі было прачыта- вылічальную тэхніку, якая па многіх навуковых прабкова-даследчых тэматык у на 70 дакладаў і паведам-рэчышча важнейшых, якія ленняў. З 65 работ, якія статковымі былі і патраба-уключаюцца ў народнагас-падарчы план Дзяржаўным скім конкурсе, 42 былі пры-цоўнікаў і аспірантаў. Наспе-партыйным сходзе і пытанкамітэтам па навуцы і тэх- суджаны першыя катэгорыі, ла неабходнасць для кож- ням развцця інстытута прыніцы. Цяпер калектыў фа- 23 — другія, 19 студэнтаў нага з іх на кафедрах і ў ла- кладных фізічных праблем.

адкрыццём і Разам з тым на сходзе дзейнасці інстытута прыбылі вылучаны і пытанні, кладных фізічных пра-

СЯБРОЎ

З кожным годам пашы- нашых вучоных, аспірантау вай літаратурай. нямі, арганізацыяй вучэбнай і выхаваўчай работы

гія гады супрацоунічаем мы з Варшаўскім, Ягелонскім, Карлавым у Празе і іншымі універсітэтамі. Яшчэ больш цесныя кантакты існуюць у тымі вну падпісаны дагаворы аб узаемных візітах вучоных, аспірантау, стажо-

раюцца міжнародныя сувя- і студэнтаў за мяжу, мы таму садзейнічае той аўта-рытэт, які заваяваў БДУ сімпозіумах, а таксама у сваімі навуковымі дасягнен- сумесных навуковых даследаваннях, абмен навуковай інфармацыяй і г. д. 3 сярод студэнтаў. Ужо мно- гэтай мэтай пабывалі ў мінулым годзе у ГДР намеснік дэкана фізфака А. А. Лабуда і загадчык кафедры фізічнан хіміі А. А. Вечар, ст. навуковы супрацоўнік фізфака Г. С. Быліна — у цоўнік хімфака І. Ф. Кананюк — на Кубе. Знаходзячыся у замеж-

вае папауненне, якое ідзе ў саставе прапагандысцкіх ў народную гаспадарку з груп ЦК КПБ па прапаган-БДУ, павінна быць ідэйна дзе рашэнняў XXIV з'езда загартаваным, палітычна КПСС і лістападаўскага адукаваным, высокакваліфі- Пленума ЦК КПСС. ных вну, нашы выкладчыкі

У сваю чаргу ў БДУ параюцца міжнародныя сувят і студэнтау за мяжу, мы зі нашага універсітэта. І гэперш за ўсё прадугледжватаму садзейнічае той аўталі іх удзел у канферэнцыях, рытэт, які заваяваў БДУ сімпозіумах, а таксама у НРБ, ЧССР, Інды, Англіі, Амерыкі.

> ходжанне у БДУ прафеса-Іенскага універсітэта Д. Фрыке, які яшчэ рафесарам У. М. Сікорскім. сумесную работу па падрыхтоуцы зборніка артыкулау на тэму «Супраць буржуазнай і рэфармісцкай ідэалогіі». Зборнік будзе выдадзен у гэтым годзе на нямецкай і рускай мовах у тэтамі. С. БУЛЬІЧОУ, Іене і у Мінску. На хімічным факультэце

у верасні знаходзіўся прафесар Гелскага універсітэта Вернер Людвіг. Ён з вялікай увагай знаёміуся на кафедры фізічнай хіміі з методыкай навуковага працэcy.

Добрай формай супрацоуніцтва стау абмен студэнтамі-практыкантамі. Італіі і краін Лацінскай на азнаямленча-вытворчую практыку у БДУ прыязджа-Вельмі цікавым было зна- ла II2 студэнтаў з Балга-

рыі. Польшчы і ГДР. У гэтым годзе абмен студэнтамі будзе значна пашыней устанавіу цеснае суп- ран. Упершыню будуць працоуніцтва з вучонымі накіраваны да нас чатыры БДУ і ў прыватнасці з прагрупы, 40 студэнтаў, з Люблянскага універсітэта. Дзве Абодва прафесары вядуць групы нашых студэнтау прыме Ягелонскі універсітэт, з якім дагэтуль не было та-кіх сувязей. Значна будзе пашыран абмен студэнтамі і супрацоўнікамі з Сафійскім і Іенскім універсі-

начальнік аддзела зарубежных сувязей.

ЗАДОЎГА

Гарачая пара настала ва ушверсітэце ў гэтыя зімовыя дні і для студэнтау завочнага факультэта: лекцыі, семінары, экзамены...

Аб справах завочнкаў мы папрасілі расказаць прарэктара па вячэрняму завочнаму навучанию У. Р. Івашына.

- Уладзімір Рыгоравіч, як рыхтавауся універсітэт да сустрэчы са студэнтамі-завочнікамі? – Яшчэ на мінулым

тыдні адбыўся савет універсітэта, на якім былі разгледжаны пытании аб мерах па далейшаму паляпшэнню сістэмы завочнага павучания. Асаблівая увага была звернута на якасць заняткау са студэнтамі, на методыку іх навучання, арганіза-цыю вучэбнай работы ў перыяд паміж сесіямі. Миога гаварылася і аб падрыхтоуцы і выданні дапаможнікау для студэнтау, аб забеспячэнні завочнікау месцамі у іптэрнаце і іншых арганізацыйных пытаннях.

Да сесіі на кафедрах факультэтах былі загадзя зацверджаны планы лекцый, тэматыка кантрольных, курсавых і дыпломных работ, размеркавана вучэбпая пагрузка паміж выкладчыкамі, вызначаны аудыторыі, лабараторыі для заняткау, вывешапы спісы праграмнай і дадатковай літаратуры для студэнтаў — У чым асаблівасці

цяперашняй сесіі?

— У гэтую сесію работу са студэнтамі-завочнікамі будзе весці яшчэ больш высокакваліфікаваны састау нашых вы-кладчыкау. Больш 50 працэнтау з іх маюць вучоныя ступені і званні Думалі мы і аб некаторай разгрузцы дэнтаў у перыяд сесіі. Праграмны матэрыял вядома, застаецца у тым жа аб'ёме, што і раней, але колькасць экзаменау і залікаў у сесію будзе паменшана. Усё гэта робіцца з улікам, каб больш рацыянальна размеркаваць вучэбную нагрузку стуусяго тэрміну навучання асабліва у перыяд паміж сесіямі. Гэта дасць магчымасць завочнікам пра слухаць больш лекцый праверыць свае веды на практычных, семінарскіх занятках. У сувязі з гэтым вялікае значэнне надаецца дням завочніка, колькасць якіх на працягу семестра будзе павя-лічвацца. У такія дні для студэнтау будуць праводзіцца кансультацыі, субяседаванні, сустрэчы кіраўпікамі курсавых дыпломных работ: Найбольш падрыхтаваныя змогуць здаць залік ці экзамен і г. д. Некаторыя са студэнтау, асабліва тыя, хто жыве у Мінску і яго прыгарадах, будуць выклікацца у дні завочніка дэканатам.

Гутарку правёу С. Аляксандрау.







ПРЫНЯЛ 3ABOYHIKI

НА ЗДЫМКАХ: добра падрыхтавауся студэнт VI курса юрыдычнага аддзялення завочнага факультэта П. Д. КАПУР да экзамена па міжнароднаму праву, які прымае дацэнт Ю. П. БРОЎ-КА (на здымках уверсе); падрыхтоука да адказу (уні

настоилівасці, каб мы атры-

За плячыма шасцікурсні-

А. ПІТАЛЁЎ.

Фота Д. Чаховіча.

першая... ПЕРШЫ

Здаюць апошнія экзамены студэнты стацыянара, а у завочнікаў сесія вось толькі пачынаецца. Першакурси:кі юрыдычнага аддзялення здаюць зараз залік па гісторыі КПСС. Мы звярнуліся да экзаменатара П. І. Бондара з просьбай расказаць, як пра-

ходзіць залік. — Зараз першакурснікі здаюць залік па пяці тэмах, лекцыі па якіх былі прачытаны на установачнай сесіі. Па важнейшых тэмах: «Маніфест Камуністычнай партыі», работах У. І. Леніна «Дзве тактыкі сацыял-дэмакраты у дэмакратычнай рэвалюцыі» і «Што рабіць?» праводзіліся семінарскія заняткі. Залік выявіў, што асноуныя палажэнні засвоены добра

 Маглі б Вы назваць імены тых, хто выдатна ад-

казвау? Здавалі яшчэ не усе групы першага курса, але імены лепшых можна У студэнтаў-шасцікурсні- чыць той ці іншы прадмет, ніка ў творах савецкіх пісь- нашых выкладчыкаў, якімі назваць. Гэта Л. М. Варывончык, якая выявіла добрае ведание першакрыніц, С. Г. Давыдау, Г. К. Палішчук і

іншыя.
— Ці былі правалы? — На жаль, былі. У пятай групе з 38 чалавек 9 не атрымалі залік. Прычына? Пропускі семіпарскіх заняткау і кансультацый, на якіх былі разабраны усе пытанні праграмы.

Але тыя, хто не атрымау залік, будуць рыхтавацца : здаваць яго яшчэ раз, каб з трывалымі ведамі прынсці да летняга экзамену. Л. ДРУЗЕВА.



— Мы заканчваем вучо- на Семярнік:

бу ва універсітэце, і та- — Я толькі што атрыма- ванні.

НА ЗДЫМКАХ: (злева) асістэнт кафедры мікрабіялогіі А. М. Сяльскоў і лабарантка Мінскага санітарна-гігіенічнага НДІ — студэнтка-завочніца VI курса аддзялення біялоги — апрацоуваюць даныя вялікага практыкуму; (справа) падрыхтоука да практычных заняткаи.

ецца і яе аднакурсніца Іры- толькі лекцыйны матэрыял, В. А. Захаравай, М. Г. Була-

але і выказвала свае мерка- хаву, якія прыклалі многа

кау завочнага факультэта таму неабходна сістэма- меннікаў блізкі і зразуме- мы абавязаны сваімі сён-

аддзялення рускай мовы і тычна займацца у семестры. лы мне, таму пры ад- няшнімі ведамі. Многа шчы-

літаратуры гэта зімовая се- Гэтай думкі прытрымліва- казе я выкарыстоўвала не рых слоў хочацца сказаць

нкамі на экзаменах,—гаво- літаратуры». Пытанні былі але недалёка той час, калі каў дзесяць экзаменацый-

ыць Ніна Пугачэуская. — цікавыя. Чаму? Справа ў прагучыць апошні званок. ных сесій. Ім не ўпершыню

К сведчыць вопыт, на пра- тым, што я прачытала усю — Да гэтага урачыстага пераадольваць цяжкасці

цягу часу, адведзенага для рэкамендаваную літаратуру, дня, — зазначае Вольга хваляванні, і, безумоўна, падрыхтоўкі да экзаменаў у а зрабіць гэта ў час сесіі Шкробан,—мы падрыхтуем яны адолеюць і гэту сваю

му хочацца адзначыць гэту ла залік па спецкурсу «Пра- Сесія ў студэнтаў-шасці- малі глыбокія веды.

перыяд сесіі, немагчыма было б, безумоўна, немаг- канцэрт мастацкай сама- апошнюю сесію.

важную падзею добрымі вы- блемы сучаснай савецкай курснікау у самым разгары,

па-сапрауднаму добра выву- чыма. Вобраз майго сучас- дзейнасці, запросім гасцей і

Фота Д. Чаховіча.



ПАКЛАПАЦІЛІСЯ

ЗАГАДЗЯ

uning and a second

Экзаменацыйная сесія адказны час у жыцці сту-дэнтау-завочнікаў і работнікаў бібліятэкі. Першым трэба паспяхова здаць экзаме. ны і залікі, другім—аказаць ім у гэтым усялякую дапамогу. Памятаючы, што час сесіі абмежаваны, рабочы дзень студэнтау ушчыльнены і што хутка выдадзеная кніга аблегчыць і паскорыць падрыхтоуку да экзаменау, калектыу бібліятэкі добра падрыхтавауся да гэтай ад-казнай пары. Усюды: на

сія апошняя

тау сустракаюць вопытныя бібліятэкары, якія маюць вялікі стаж работы з завочнікамі,

Для завочнікаў атрымана новая пітаратура. У некаторых памяшканнях праведзен рамонт, палепшана вятленне, набыта новае бібліятэчнае абсталяванне.

Масавая выдача літаратуры на абанеменце, у чы- цягвае работу з завочніка-тальных залах і кабінетах мі і у міжсесійны перыяд. дапаможа студэнтам здаць Адна з форм такой работы

абанеменце, у чытальных экзамены, залікі і атры- —перасылка кніг па пошце залах, у кабінетах студэн- маць літаратуру для пад- па меры здачы іх студэнтамаць літаратуру для падрыхтоукі да наступнай сесіі, для выканання кант-

> рольных і курсавых работ. Але некаторая частка студэнтау перад ад'ездам да. дому па тых ці іншых прычынах не можа атрымаць неабходную літаратуру. Каб яны не аказаліся у цяжкім становішчы, бібліятэка пра-

па меры здачы іх студэнта-мі стацыянара і вячэрняга аддзялення. Кнігі высылаюцца у самыя аддаленыя куткі краіны: ва Уладзівасток, Семіпалацінск, Нарыльск, Мурманск і інш. Толькі за некалькі апошніх год было выслана каля 8 тысяч тамоу рознай літаратуры, а у 1971—каля 1700 экземплярау па розных курсах і дысцыплінах. З іх па гісторыі—440, біялогіі—215,

геаграфи—115 і г. д. Гэта быу добры дадатак да той дэфіцытнай літаратуры, якую завочнікі атрымалі у час сесіі.

Студэнты вельмі удзячны бібліятэцы за дапамогу. Часта да нас прыходзяць іх шчырыя пісьмы з падзякамі і пажаданнямі усім работнікам бібліятэкі не зніжаць увагі да запросау чытачоу.

А. ДРАЗДОЎСКІ, супрацоунік бібліятэкі.

HETYYM-MOБIЛЕ

там расчыняюцца, і знямеушая, чырвоная ад хвалявандзяучына падымае угору пяць пальцау — выдатна.

Знаёмая карцина, цт не прауда? З году у год паутараецца яна, як нейкі «перпетуум-мобіле» студэнцкага жыцця. Але кожны раз новы мазск ні штрышок з'яуляюцца на гэтай карці-

Зараз універсітэт ва уладзе завочнікау: у іх пачалася сесія. Студэнт — сіноним розуму, весялосці і нават некаторай мужнасці. I-Iy а калі яшчэ студэнтзавочнік, то... Асабіста мне, калі я знаёмлюся з кім-небудзь з іх, хочацца сказаць: «Паглядзіце усе. Гэта — за-

На «сёмым небе» хімічна-

схемы. На стале — мікраскоп, брусочкі драуніны. Тут пакуль што яшчэ ціха. Выкладчык Адам Сямёнавіч Шуканау раскладвае білеты і запрашае студэнтау. Ох, ужо гэтае вечнае студэнцкае хваляванне. Дрыжаць рукі, перасохла у горле... «Можа гэты узяць, а мо лепш той?»

— Можна мне адказваць без падрыхтоукі? Калі ласка.

Невысокая чарнавалосая дзяучына садзица насупраць выкладчыка.

Кацю Горскую цяпер называюць Кацярынай Васільеунай. Яна выкладае біялогію і хімію у школе № 4 г. Лепеля. Здаецца, зусім удача. нядаўна прыйшла яна ўпер-

Натоуп студэнтау ля замен па паталоги раслін. ехала у Лепель. Так Каця «Ну што?» І яна радасная, ваздача аб атрыманых ве- казвалі? Вы не працуеце у дзвярэй з надпісам: «Цішэй. Маленькая, утульная ауды- стала завочніцай. Цяжка прыгожая у сваім хваляван- дах, але і крыніца новых. галіне фітапаталоги? Ідзе экзамен!» Дзверы рап- торыя. На сценах табліцы і прыходзіцца. Не хапае ве- ні, выдыхнула: «Пяцы!». Экзаменатар растлумачвае, — Не. Я працую у меддаў, таму многа трэба пра-цаваць з метадычнай літа-ратурай. Ох, як хочацца, хітрыкі, выкручванне на эккаб кожны урок быу цікавым! А яшчэ расце у яе сын.

Спаконна і упэунена вядзе Каця свой расказ пра фітапаталогно як навуку, пра плямістасць лісткоу буракоу. Праўда, крыху заблыталася у адным месцы. Толькі чацвёрка таксама добрая адзнака.

Надзя Далгіх пра сябе расказваць не любіць. Закончыла школу, працуе хімбазе на ст. Фаніналь. Ці цяжка вучыцца? А хіба што-небудзь даенна лёгка? Ды ці патрэбна гэта лёгкая

Надзя добра адказала не шыню ва універсітэт. Вучы- толькі на пытанні білета, лася тады на стацыянары, але і на дадатковыя. Калі нага корпуса 6 курс біяла- Хадзіла у выдатніках. По- выскачыла за дзверы, яе акгічнага факультэта здае эк- тым выйшла замуж і па- ружылі з адным пытаннем

сорамна, нават прыкра.

Вось сядзіць перад вы- у ім сябе. кладчыкам высокі і прыгожы хлопец. Мнецца, чырванее, блытаецца у тэрміналогіі, потым зусім маучыць. Самы просты выхад — па-ставіць яму «нездавальняю-ча». А можа гэта ад хваля-жагальскі, абвергнуу гэта. цэнтраваць свае думкі?!

зразумела — пытайце.

свой метад правядзення эк- нем: замену. Экзамен Адаму Ся- — Ці ведаеце, малады мужнасць.

заменах! Слухаць гэта зау- я не называю свядома. Со- кі? Ды такі завочнік ведае сёды смешна. А назграць — раму яму хапгла і так. Ну, больш некаторых студэна некаторыя хай пазнаюць тау стацыянара. А яму ж

Існуе такая думка, што

Калі ён пачаў адказваць, — Бярыце другі білет, слых адразу ж улавіу пясяданце і думайце. Што невучае не то украніскае, не то волжскае «о». Першае Спакойны, ціхі голас вы- пытанне, другое, тэрміны. І кладчыка стау цвёрдым і ніводнай замінкі.

У кожнага выкладчыка потым сказау з захаплен-

мёнавічу — не толькі спра- чалавек, як бліскуча вы ад-

Экзаменатар растлумачвае, — Не. Я працую у мед-

значна цяжэй. А вось яшчэ прыклад: да завочнікаў і патрабаван- студэнты гэтага ж 6 курса ні меншыя і рыхтующи Валянціна Марчанка і Улаяны абы-як, толькі б здаць. дзімір Жданко прадставілі

І катэгорып.

Экзамен працягваецца. Давайце ціхенька, каб не перашкаджаць, пакінем аудыторыю. А калі група хлопцау і дзяучат падыдзе уладным стау цвердым і шводнап замінкі.
уладным Пакш нельга, бо Калі скончыу, Адам Сядатна» за бяссонныя ночы, у кожнага выкладчыка потым сказау з захаплен. больш, за іх студэнцкую

Л. ПЕРАСЫПКІНА.

ГАРАЧЫ СТУДЗЕНЬ

нага студэнта. Іменна зараз, сці усё неабходнае. А гэ- раптам кнігі не знойдзецца ды, паказаць, што наспелі больш тысячы студэнтаў. І казаць яе ў хранілішчы. У працоўнага семестра. Як жа і патрабаванні. тут не успомніць бібліятэку і яе супрацоунікау!

любімай справе Ніна Фёдараўна Міцкевіч. Яна-стар- Маркауна Ледвіч. шы бібліятэкар чытальнай

...Сесія. Самая адказная і патрэбнай кнігі, заўсёды літаратар, хутка знойдуць напружаная пара для кож- умее і параіць, і хутка знай- тое, што патрэбна. А калі «гарачы» студзень, мы та ж не так проста. За дзень на паліцы ў чытальнай запавінны раскрыць свае ве- у чытальнай зале пабывае ле, бібліятэкар параіць зазрабіць на працягу ўсяго ва ўсіх розныя характары выніку—патрэбны падруч-

навання Ніна Фёдараўна да- му студэнту, няхай ён матэпамагае студэнтам у выбары матык, хімік, географ або

нік у руках.

Цудоўна спраўляюцца са Аб чуласці і ўвазе бібліясваей справай і Ніна Фёда- тэкарау гавораць многія Шмат сіл і энергіі аддала рауна Міцкевіч, і Людміла студэнты. Бо кожнаму з іх Мікалаеуна Іванова, і Раіса у здачы экзаменаў у многім дапамагла літа-Яны добра вывучылі ратура студэнцкай бібліязалы. З першага дня яго іс- кніжны фонд, і таму любо- тэкі і чуласць бібліятэкара.

Н. ЛЕБЕДЗЕВА, студэнтка.



Экзамен па гісторыі КПСС здае Вячаслаў Някрасау — студэнт другога курса факультэта прыкладной матэматыкі. Адзнака «выдатна» прынесла, вядома, задавальненне не толькі студэнту, але і экзаменатарукандыдату гістарычных навук Ф. Ф. Мухіну.

Апошняя сесія ў гісторыкаў VI курса завочнага факультэта. Лекцыю «Філасофія Гегеля» чытае выкладчык кафедры гісторыі філасофіі логікі В. Ф. Шалькевіч.

Фота Д. Чаховіча.





паринашиний принашинации принашиний принашин

МЭТАЙ УДАСКАНАЛЕННЯ ВУЧЭБНАГА

раудаюць сябе», змешча-ным у газеце «Беларускі універсітэт» (№ 18, 1971 г.), узнімаецца важнае пытанне удасканалення вучэбнага працэсу — аб укараненні тэхнічных сродкаў і праграміраванага навучання.

У рашэннях XXIV з'езда КПСС пастаўлена задача «развіваць вышэйшую і сярэднюю спецыяльную адукацыю адпаведна патрабаванням навукова-тэхнічнага прагрэсу, павышаць ныя запісы, дыяпраектары, якасць падрыхтоўкі і па-ляпшаць ідэйна-палітычнае жоры і г. д. Некаторы вовыхавание будучых спецыя-

У сувязі з бурным раз-

сродкаў навучання ў цяпева. Жыццё настойліва патрабуе пастаянна удасканальваць усталяваныя формы і метады навучання, адшукваць новыя, шырока укараняць тэхнічныя сродкі і праграміраванае навучанне.

У нашым універсітэце выкарыстоўваюцца розныя тэхнічныя сродкі навучання: вучэбнае кіно, магнітафонпыт накоплен і па праграміраванаму навучанню.

На факультэтах і кафедвіццём навукі і тэхнікі па- рах выкарыстоўваецца 20 ток інфармацыі, якую трэба кінапраектараў розных тызасвојць студэнту за час паў, дзве шырокаплёначныя клас выкарыстоўваецца не ў

кі, вялікая колькасць дыя- настау час замяніць іх больш нікі універсітэта. Савет уз- выканаць па распрацоуцы і праекцыйнай апаратуры, два сучаснымі. Заказ на набыц начальвае прафесар І. Р. укараненню навучаюча гукатэхнічныя і адзін лінга- цё навейшых узорау наву- Некрашэвіч. Саветам рас- комплексу на базе ЭВМ. рашні час ужо недастатко- праекцыйнай апаратуры, два фонны кабінеты. На факультэце журналістыкі створаны і з поспехам выкарыстоуваюцца у навучальным пра- для класа праграміраванага працэс тэхнічных сродкаў і сістэма, студыя гуказапі-су. Пры кафедры ЭММ фі-зічнага факультэта ёсць кладных фізічных праблем гу пяцігодкі стварыць 12 клас праграміраванага навучання, у якім устаноўлены кантраліруючыя машыны «Ластаука» і «Мінчаннага, хімічнага, матэматыч-нага і іншых факультэтаў. ўдасканаленню навучальна-Аднак трэба адзначыць, га працэсу, арганізацыі пра-ваць паточныя аудыторыі ў стаў, супрацоўнікаў і стушто ў бягучым навучальным годзе у сувязі з недахопам універсітэтам вучэбных памяшканняў, створан савет НАП і наву- сах. Намячаецца шырокае вучобы ў вну, хутка расце. і адна шырокаэкранная поўнай меры, машыны ў ня, куды ўвайшлі відныя відамагнітнага запісу. Вялікі

значнай ступені знасіліся, і чаючых і кантралюючых машын рэктаратам зроблен. Пытанне з памяшканнем будзе вырашана.

Кіруючыся рашэннямі ковай арганізацыі кіраван- укараненне тэлебачання і

працаван, а рэктаратам разгледжан перспектыўны план укаранення у навучальны цэсе замкнутая тэлевізінная навучання у бліжэйшы час, праграміраванага навучану в. Шчамысліца, таксама кінафікаваных аўдыторый і забяспечыць іх комплексам тэхнічных сродкаў навучанагульнауніверсітэцкую ка». У класе праводзяць за- XXIV з'езда КПСС, для рас- фільматэку, тры лінгафон- кіх задач неабходна мабіліняткі і кафедры геаграфія- працоўкі навукова абгрун- ныя кабінеты, 10 класаў заваць партыйныя, камсацы студэнтаў і кіравання галоўным, фізічным і геаг- дэнтаў універсітэта. рэктаратам рафічным вучэбных карпу-

вучоныя і адказныя работ-Ваб'ём работ патрэбна будзе

Для паспяховай рэалізачы намечаных мерапрыемстваў прадугледжваецца акі рацыяналізатарскую рабовесці распрацоуку гэтай тэматыкі ў курсавых і дыпломных работах.

На рашэнне гэтых вялі-

С. УМРЭЙКА, прарэктар па вучэбнай рабоце, прафесар.

ПАЛАЖЭННЕ

АБ АСАБІСТА-КАМАНДНЫМ ПЕРШЫНСТВЕ БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА **ІМЯ У. І. ЛЕНІНА**

па «Зімоваму трохбор'ю» 1972 года на прыз камітэта камсамола, прысвечаным памяці Героя Савецкага Саюза У. АМЕЛЬЯНЮКА

МЭТА І ЗАДАЧЫ

Спаборніцтвы на прыз камітэта камсамола, прысвечаныя памяці героя-журналіста У. Амельянюка, праводзяцца з мэтай усямернага развіцця фізічнай культуры і спорту сярод студэнцкага калектыву.

Спаборніцтвы ставяць наступныя задачы:

- Далейшае развіццё і папулярызацыя ваенна-прыкладных відаў спорту.
- Паляпшэнне здароўя і ўсебаковага фізічнага развіцця студэнтаў.
- Арганізацыя здаровага адпачынку студэн-
- Умацаванне фізкультурных арганізацый факультэтаў і спортклуба універсітэта.
- Прыцягненне новых членаў у СК і ДТСААФ.
- Выяўленне мацнейшых спартсменаў для зборных каманд універсітэта.

ЧАС І МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ

Спаборніцтвы праводзяцца два дні:

Першы дзень — лыжныя гонкі (дыстанцыя 5 км. «Зялёны луг»).

Другі дзень—стральба МВ-1 (цір БДУ); кіданне гранаты (500 г. Стадыён БДУ),

УДЗЕЛЬНІКІ, ПРАГРАМА І ЗАЛІК

Да удзелу дапускаюцца студэнты універсітэта, члены СДСТ «Буравеснік». Састаў каманды для факультэтаў:

I групы—8 чалавек.

II групы—6 чалавек. III групы—4 чалавекі.

В. Краснапрошын.

КІРАЎНІЦТВА СПАБОРНІЦТВАМІ

Кірауніцтва спаборніцтвамі здзяйсняецца камітэтам камсамола, прафкомам, спортклубам і камітэтам ДТСААФ.

Непасрэднае кіраўніцтва ўскладваецца на судзеискую калегію:

Галоўны суддзя спаборніцтваў—В. Камінскі. Галоўны суддзя па лыжах—Л. Капылова. Галоўны суддзя па стральбе—К. Малахаў. Галоўны суддзя па кіданні гранаты —

УЗНАГАРОДЖАННЕ

Удзельнікі спаборніцтваў і каманды ўзнагароджваюцца пераходным кубкам, прызам камітэта камсамола, граматамі і значкамі спортклуба БДУ.

Канчаўся першы год вай-ны, першы цяжкі год аку-пацыі. Фашысты, усё яшчэ выхваляючыся, прарочылі сабе перамогу, але падзеі пад Масквой былі лепшым выкрыццём іх хвальбы. У Беларусі пашыраўся пар-тызанскі рух, расло супра-ціўленне насельніцтва. Мін-скі падпольны гарком Кам-партыі Беларусі адной з са-мых галоуных лічыў зада-чу разгортвання антыфа-шысцкай агітацыі і прапа-ганды. Распаусюджваліся зводні савецкага інфармазводні савецнага інфарма-

навых, Стары камуніст Міхаіл Паулавіч Воранау і яго сын камсамолец Міхаіл працавалі у Доме друку, ім удалося перанесці на кватэру неабходнае абсталяванне, і друкарня пачала дзейнічаць. Лістоукі са зводкамі інфармбюро, з заклікамі знішчаць фашысстаў, неабходныя дакументы, хлебныя картачкі цяпер падпольшчыйі маглі друкаваць у патрэбнай колькасці. Тэксты лістовак частта набіраліся ў Доме друку. ся ў Доме друку. Быу май сорак другога.

БЫЎ МАЙ СОРАК ДРУГОГА

цыйнага бюро, расклейваліся лістоукі, часцей за усё напісаныя ад рукі ці надрукаваныя на машынцы. Для больш шырокага маштабу дзеяння падпольнаму гаркому патрэбна была друкарня. Але дзе узяць шрыфты, фарбу, паперу і іншыя матэрыялы? Выкананне гэтай адказнай і небяспечнай задачы было даручана члену падпольнага гаркома партыі Уладзіміру Сцяпанавічу Амельянюку (падпольная клічка «Валодзя»). Выбар не быу выпадковым. Валодзя быў мінчанін. Некаторы час працавау урэдакцыі дзяржынскай раённай газеты, затым вучыуся ў Беларускім інстытуце журналістыкі. Вайна застала ў Беластоку, дзе ён праходзіу вытворчую практыку уабласной газеце. У ліпені Амельянюк зноў у Мінску. Адразу ж уключыуся ў падпольную работу адной з груп, членамі якой, дарэчы, былі і яго бацькі. Падпольнаму гаркому стала вядома, што у нямецкай друкарні усе рускія шрыфты былі звалены у падвал. Таму першапачатковай задачай было устанауленне сувязей з нашымі людзьмі, янія працавалі ў гэтай друкарні, у Доме друку. У хуткім часе удалося пазнаёміцца з Мікалаем іванавічамі івановым, які з групай таварышау і вынес шрыфты з друкарні. Падпольную друкарню стварылі на кватэры Вора-

Падпольны гарком парты прыняу рашэнне аб выданні газеты «Звязда». Матэрыялы для газеты Валодзя рыхтавау са звестак, атрыманых за партызанскіх сувязных запісвау зводкі інфармбюро. Набіралася «Звязда» непасрэдна ў Доме друку, адкуль набор пачастках дастауляуся на кватэру Воранавых. Тут 20 мая 1942 года і быу надрукаван першы нумар падпольнай газеты «Звязда» — органа Мінскага падпольнага гаркома КП(б)Б. Кожнае слова «Звязды» страляла ва упор, заклікала бязлітасна знішчаць фашысцкіх гадаў, пашырыць партызанскую барацьбу. 26 мая 1942 года адбылася адпраука чарговай парты пынчан у адзін з партызанскіх атрадау. У гэтай аперацыі прымау удзел і Валодзя Амельянюк. Фашыстам удалося высачыць Валодзя Амельянюк. Фашыстам удалося высачыць Валодзю, і у гэты ж дзень ён быу забіт выстралам у спіну непадалёку ад таго месца, дзе зараз знаходзіцца Мінскі медыцынскі інстытут. Адказам на забойства Валодзі было рашэнне падпольнага гаркома партыі аб масавым распаусюджванні газеты і аб перадрукаванні першага падпольнага нумара «Звязды».
Указам Прэзідыума Вярхоунага Савета СССР ад 8 мая 1965 года Уладзіміру Сцяпанавічу Амельянюку прысвоена званне Героя Савецкага Саюза.

Сцяпанавічу Амельянюку прысвоена званне Героя Са-вецкага Саюза

31M0BЫ АДПАЧЫНАК

Самы шчаслівы часпасля экзамену, калі твае аднакурснікі дзеляцца думкамі аб перажытым. Тут шмат смеху, жартау, у засмучаных знікае смутак. Найбольшай увагай карыстаюцца розныя складаныя, але камічныя экзаменацыйныя сітуацыі, дзе пераможцам з'яуляецца, вядома, студэнт. Вось тады, вяртаючыся пасля экзамену, святлей глядзіш і на свет, і вакол сябе, і на розныя аб'явы. Сесія дзейнічае на усіх па-рознаму, але тып змарнелага, схуднелага студэнта можна сустрэць даволі часта. Дае знаць аб сабе дрэнны рэжым вучобы. І таму не застаюцца без увагі аб'явы прафкома. Тут паклапа_ ціліся аб тым, каб як мага больш студэнтау забяспечыць рознымі пуцёўкамі.

Калі вас паклічуць зімнія лясныя сцежкі, то, калі ласка, бярыце пуцёўкі на турбазы «Беларусь», «Ленінград». «Зорны паход», арганізаваны спартыуным бам, кліча сваїх удзельнікау. Калі ж вас па начах мучыць бяссонніца, штосьці гудзе ў галаве, то тут, зразумела, дапаможа мясцовы міжвузаускі санаторый-прафілакторый. Цудоўна можна адпачыць і у дамах адпачынку «Нарач», «Ждановічы», у санаторыях «Крыні-цы», «Нарач» і інш.

Група студэнтау БДУ турпоездам «Карпаты» выехала у цікавае падарожжа. Студэнты азнаёмяцца з архітэктурай Львова, Рахава, Ярэмчы, даведаюцца аб выдатных старонках у гісторыі брацкіх рэспублік. А. СІНЬКЕВІЧ.



AŤ 02039

Фота Г. Марозава.

ЛІСТОК ГАІ

3 1896 года, калі пад машыну, што рухалася са скорасцю 6 км у гадзіну, трапіла нейкая місіс Брыджыт Дрыскол, якую па праву лічаць першай ахвярай аутамабільнага руху, аутамабіль загубіу некалькі мільёнау чалавечых жыццяу; дзесяткі мільёнау атрымалі траумы, страцілі працаздольнасць. Аналіз прычын дарожных здарэнняў у гарадах паказвае, што 2/3 няшчасных выпадкай выкліканы няправільнымі дзеяннямі пешаходаў. У мінулым годзе 666

мінчан пацярпела ад аутатранспарту, 49 чалавек загінула пад калёсамі ма-шын. У трох дарожнатранспартных здарэннях удзельнічалі студэнты і супрацоунікі універсітэта М.П.Яцкевіч, В.А. Сафонау і І.Г.Мельні-

кау. Узрастаючая з кож-

ным годам інтэнсіўнасць транспартнага руху патрабуе хуткай перабудовы адносін чалавека да аутамабільнага руху і да праблемы бяспекі. Будуць садзейнічаць такой перабудове не толькі цвёрдыя веды правіл вулічнага руху кожным, але і мэтанакіраваная выхаваучая работа у калектывах.

З гэтага нумара у газеце будуць рэгулярна публікавацца матэрыялы аб прычынах дарожных здарэнняу, аб паводзінах пешаходаў-студэнтаў, па-рады ГАІ па бяспецы руху у найбольш складаных

стуацыях і на напружа-ных участках вулц. Запрашаем прыняць удзел у вялікай размове аб бяспецы руху студэнтау, рабочых і служачых універсітэта.

ГАІ УВД Мінгарвыканкома.

НАС КЛІЧУЦЬ ДАРОГІ ДРУЖБЫ



Беларуская ССР у ліку першых увайшла у склад Савецкай дзяржавы. Рашэннем ЦК ВЛКСМ і Усесаюзнага савета па турызму у студзені гэтага года было намечана правесці чарговы фініш усесаюзнага раллі аутамотатурыстаў «Дружба народау», прысвечаны 50-годдзю утварэння Савецкага Саюза, у горадзе Мінску.

Да прыходу на фініш удзельнікі раллі зрабілі шматдзённы паход па дарогах некалькіх рэспублік. У беларускай камандзе выступілі вопытныя турысты. Кіравау паходам загадчык кабінета гісторыі КПСС прыродазнаучых факультэтау нашага універсітэта Уладзімір Белакосаў.

Удзельнікі раллі прайшлі больш дзвюх тысяч кіламетрау па Беларусі, Літве, Латвії, Расіискай Федэрацыі. У час сустрэч з жыхарамі гарадоу расказвалі ім аб дасягненнях Беларусі за гады Савецкай улады, аб яе гераічнай барацьбе у перыяд Вялікай Айчыннай вайны. Прычым кожная гутарка праходзіла з паказам фільмау і дыяпазітывау, падрыхтаваных удзельнікамі паходу. Такія сустрэчы адбыліся у Каунасе, Чарняхоуску, Ка-

лінінградзе, Балтыйску. Нашы турысты пабывалі ля мемарыяльнага помніка, дзе пахаваны 1200 гвардзейцау, загінуушых пры вызваленні Калінінграда, зрабілі экскурсію па месцах баёу.

На фініш у Мінск прыбылі каманды з Ленінграда, Масквы, Брэста і іншых гарадоу. Адбыліся спаборніцтвы па стральбе з дробнакалібернай інтоукі, фігур му ваджэнню сцкай тэхніцы, бяспецы руху. Каманда Беларусі заваявала агульнае другое месца.

Наш універсітэт заусёды дапамагаў у арганізацыі падобных мерапрыемстваў, якія выхоуваюць у моладзі не толькі сілу і вынослівасць, але і даюць магчымасць лепш пазнаёміцца з жыццём народаў, якія насяляюць нашу неабсяжную краіну. Так было і на гэты раз, у час падрыхтоўкі беларускай каманды да удзелу ва Усесаюзным рал-

лі «Дружба народау». На нашай ваеннай кафедры створаны добрыя умовы для аўтамотатурызму. Студэнты атрымліваюць правы вадзіцеляў. Ёсць і некалькі матацыклаў. Было б вельмі добра, калі б ваенная кафедра разам з энтузіястамі часцей арганізоўкафедра разам з энтузілеты... вала невялікія паходы па рэспубліцы. У. ПАЎЛАЎ.

На здымку: стартуюць матацыклісты нашай



Кіраўнік паходу Уладзімір Белакосаў.

Калектыў выкладчыкаў і супрацоўнікаў факультэта журналістыкі выказвае глыбокае спачуванне старшаму выкладчыку ДУБОВІКУ В. І. з выпадку напаткаушага яго вялікага гора-смерці бацькі.

Рэдактар А. А. НІКОЛЕНКА.

... прирадар 68090 лису, Визы рабоне, прифесар

Наш адрас: г. Мінск, Універсітэцкі гарадок, галоуны корпус, п. 106. Т—22-07-19. Ордэна Працоунага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.

Тыраж 2000 экз. Зак. 105.